

**План работы бібліятэк
Дзяржаўнай установы культуры
“Мастоўская раённая бібліятэка” на кастрычнік 2022 г.**

Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” у 2022 годзе прымаюць удзел у праектах, праграмах і акцыях:

- 1. Бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”;*
- 2. Віртуальны бібліятэчны праект “Пісьменнікі-юбіляры”;*
- 3. Краязнаўчы анлайн-праект “Пазнай свой край”;*
- 4. Раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки” на 2021-2023 гг.;*
- 5. Раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом” на 2021 – 2023 гг.;*
- 6. Раённая інтэрнет-акцыя “Молодежь против наркотиков”;*
- 7. Абласная акцыя “#ТОП-265 читательских предпочтений”;*
- 8. Абласная акцыя “Класічна...Патрыятычна”.*

№ п/п	Назва мерапрыемства	Дата правядзення	Адказныя
1	“Душа по капле собирает свет” – музычна-літаратурны свет (аматарскае аб’яднанне “Добрыя сустрэчы”)	01.10	Чайкіна С.І., аддзел абслугоўвання і інфармацыі
2	“Мы уже не малыши, мы читаем от души!” - экскурсіі	Кастрычнік	Леўчык В.А., сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача
3	“Когда мы были молодыми” – вечар успамінаў (акцыя дабра і павагі “Капелькой тепла согреем душу”)	01.10	Белаец М.А., філіял “Мастоўская ГБ”
4	“Кленовый лист” - акцыя (акцыя дабра і павагі “Капелькой тепла согреем душу”)	01.10	Навіцкая М.А., філіял “Лунненская с/б”
5	“Сэрцам і душою вечна не старэць” - вечар адпачынку (акцыя дабра і павагі “Капелькой тепла согреем душу”)	01.10	Кулікоўская Т.У., філіял “Мікелеўшчынская с/б”
6	“В этот день желаем ВАМ” - акцыя-віншаванне на даму (акцыя дабра і павагі “Капелькой тепла согреем душу”)	01.10	Доста Н.К., філіял “Мілявіцкая с/б”
7	“Мудрость жизни, молодость души” -	01.10	Холад М.Я., філіял

	вечарына-сустрэча (акцыя дабра і павагі “Капелькой тепла согреем душу”)		“Пацавіцкая с/б”
8	“Нам года не беда, коль душа молада” - вечар адпачынку (акцыя дабра і павагі “Капелькой тепла согреем душу”)	01.10	Марчык Н.М., філіял “Стралецкая с/б”
9	“Мудрой старости поклон” – урок дабрыні (акцыя дабра і павагі “Капелькой тепла согреем душу”)	01.10	Кавалевіч С.Э., філіял “Рагозніцкая с/б”
10	“Вредная привычка или болезнь?” – гадзіна роздуму (да Сусветнага дня цвярозасці і барацьбы з алкагалізмам)	02.10	Пронька В.У., філіял “Гудзевіцкая с/б”
11	“Правда и ложь об алкоголе” - гадзіна цікавых фактаў (да Сусветнага дня цвярозасці і барацьбы з алкагалізмам)	02.10	Кулікоўская Т.У., філіял “Мікелеўшчынская с/б”
12	“Загадки из лукошка” – віктарына (аматарскае аб’яднанне “Чамучкі”)	02.10	Кавалевіч С.Э., філіял “Рагозніцкая с/б”
13	“Через книгу к духовному возрождению” – адкрыты прагляд літаратуры	04.10	Леўчык В.А., сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача
14	“Быть здоровым-стильно” – конкурсная праграма (да Сусветнага дня цвярозасці і барацьбы з алкагалізмам)	05.10	Гайдаш Г.П., філіял “Пескаўская с/б”
15	“Материнское сердце любовью полно” – гадзіна паэзіі (да Дня маці)	08.10	Марчык Н.М., філіял “Стралецкая с/б”
16	“Счастлив тот ,кто сердцем молод” – вечар шчырасці (акцыя дабра і павагі “Капелькой тепла согреем душу”)	09.10	Гайдаш Г.П., філіял “Пескаўская с/б”
17	“Руки мамачкі маёй” – гутарка (аматарскае аб’яднанне “Чароўны ліхтарык”)	12.10	Белаец М.А., філіял “Мастоўская ГБ”
18	“Души материнской свет” – вечар паэтычнага настрою (да Дня маці)	14.10	Пакаціла Л.І., аддзел абслугоўвання і інфармацыі
19	“Усё светлае ад сонца, усё добрае – ад маці” – літаратурна-музычны вечар (да Дня маці)	14.10	Пронька В.У., філіял “Гудзевіцкая с/б”
20	“Все в ней гармония, все диво” – свята (аматарскае аб’яднанне “Гаспадынька”)	14.10	Навіцкая М.А., філіял “Лунненская с/б”
21	“Самая милая, славная” – урок дабрыні (аматарскае аб’яднанне “Встреча”)	14.10	Холад М.Я., філіял “Пацавіцкая с/б”
22	“Віншаванне пажылых на даму” –	14.10	Гайдаш Г.П., філіял

	акцыя (акцыя дабра і павагі “Капелькой тепла согреем душу”)		“Пескаўская с/б”
23	“Мама мілая мама” – гадзіна паэзіі (да Дня маці)	14.10	Мякека Г.В., філіял “Правамастоўская с/б”
24	“Ангел по имени МАМА” – музычна- паэтычны вечар (да Дня маці)	14.10	Кавалевіч С.Э., філіял “Рагозніцкая с/б”
25	“Много песен о матери спето” – музычны вечар (да Дня маці)	14.10	Марчык Н.М., філіял “Стралецкая с/б”
26	“Есть в мире сердце, где живу я” – паседжанне (да Дня маці)	15.10	Кіслая Н.М., філіял “Дубненская с/б”
27	“Мая мілая мамачка” – паэтычны вечар (да Дня маці)	15.10	Кулікоўская Т.У., філіял “Мікелеўшчынская с/б”
28	“Лети, лети, лепесток” – конкурс (да Дня маці)	15.10	Доста Н.К., філіял “Мілявіцкая с/б”
29	“Весь мир начинается с мамы” – гульнёва-конкурсная праграма (да Дня маці)	15.10	Гайдаш Г.П., філіял “Пескаўская с/б”
30	“Узрост жыццю не перашкода” – гадзіна шчырай размовы	16.10	Рахунок М.У., філіял “Зарудаўеўская с/б”
31	“В поэзии Небесного Скитальца” – літаратурная гадзіна (да 50-годдзя з дня нараджэння В. Драбышэўскай)	16.10	Кавалевіч С.Э., філіял “Рагозніцкая с/б”
32	“Паэзія - маё жыццё” – чытанне вершаў анлайн (да 75-годдзя з дня нараджэння Ю. Голуба)	16.10	Марчык Н.М., філіял “Стралецкая с/б”
33	“Сплотить семью поможет мудрость книг” – гутарка (да Дня маці)	16.10	Чарніцкая С.В., філіял “Струбніцкая с/б”
34	“Зямлі маёй роднае слова” – літаратурная імпрэза	20.10	Пакаціла Л.І., адзел абслугоўвання і інфармацыі
35	“Трезвость – стильно, модно, молодежно!” – гутарка-папярэджанне	20.10	Пазняк Ю.І., філіял “Мастоўская ГБ”
36	“Память, которой не будет забвения...” – інфарміна	22.10	Кіслая Н.М., філіял “Дубненская с/б”
37	“Конвенция о правах ребенка” – падарожжа	24.10	Навіцкая М.А., філіял “Лунненская с/б”
38	“Аба ўсім на свеце ў журнале і газеце” – гадзіна інфармацыі і рэкламы (аматарскае аб’яднанне “Карані”)	28.10	Мякека Г.В., філіял “Правамастоўская с/б”

Дырэктар
ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Т.І.Стэльмах